

пераклады

пераклады

Усе ўчынкі нашыя ад страху

З сучаснай амерыканскай прозы

Сэм Топераф

Тарантул

Я люблю ноч. Люблю месяцовае съятло, цені, цёмныя закуткі, дрыготкі змрок. Я не паэтызую. Проста я верны сваёй сутнасьці, сваёй начной сутнасьці. Як усе тарантулы.

Я тэхасец з галавы да ног. Такі крываногі, што ззаду я гляджуся як чатыры раскірэчаныя кашлатыя каўбоі. Амарыльё*. Усё жыцьцё – у штаце Самотнай зоркі**. Гэй, паганяй! Тут і памру.

Цяпер я ў “Эль Капітане” – адзіным кінатэатры, які застаўся ў цэнтры гораду са старых часоў.

Я добра ведаю гэтае месца. Звычайна я нясьпешна заходжу, калі ўжо цёмна, – караскаюся пад дзівярыма жаночай прыбіральні, знаходжу падлокставік ля сцяны – маё заўсёднае месца, – гляджу фільм, пакуль крыху згаладаюся, і звалываю. Часам мне нават ня трэба выпаўзаць вонкі, каб адшукаць чаго-небудзь смачненъкага: прусака-акселерата ці мышаня. Глядзець кіно лепш за ўсё пад добры закусон.

Вы, мабыць, скажаце, што пад майм грубым абліччам насамрэч хаваецца рамантычнае сэрца. Гэта радок з “Ваўка”, калі вы ня ведалі. Джэк Нікалсан. Люблю Джэка. Кажуць, я да яго падобны.

* Амарыльё – горад у Тэхасе. (Заўв. перакл.)

** Так называюць Тэхас. (Заўв. перакл.)

Так ці гэтак, я гляджу “Сынагі Кіліманджара”. Думаў, будзе поўная лажа – пераважна праз усю гэту рэкламную шуміху ды таму, што зборы далі каля мільярду чыстага прыбытку. Гэта рымэйк, з Томам Крузам і Ніколь Кідман. У звычайнім жыцьці яны саентолагі*. Тут, у гэтай баптысцкай краіне! Але я не суджу, толькі ем сваю закусь і ўзіраюся ў экран.

Я ня надта добра бачу. Як і ўсе мы. Нам лепей у цемры, чым на святле – мы начныя істоты. Прымружыш вочы – тады нармальна. Цъмяна, але глядзець можна. А музыка, якая музыка… Проста неверагодна. Калі грае кантрабас і ўступаюць літаўры, я ўвесел трымчу. Кожны валасок трапеча. Магчыма, музыка і прываблівае мяне больш за ўсё. І тыгры: прыемна бачыць знаёмыя імёны. Хорст Рэйн – ён атрымаў Оскара за “Два дзвівы”. Мне спадабалася, як Джулечка Тэйлар дала рады кастынгу, але за яго Оскараў не даюць, хаця гэта ѹ істотна. Калі па экране паўзуць тыгры, мяне торкае. Я проста млею.

Я казаў вам, што я тут ужо трох дні – прынамсі, мне так падаецца. У такой цемры дакладна сказаць цяжка. Звычайна, калі пасыля апошняга сеансу кінатэатр пусьцее, я разумею: час сыходзіць. Але зараз я не могу выбрацца.

Дзіверы ў жаночую прыбіральню заваленыя. Уявіце, што гэта такое для начной істоты – тырчэць у кінатэатры. Адвечная ноч – што занадта, то нядобра. Я нават заснуць не могу, хаця стаміўся неймаверна.

Таму я гляджу “Кіліманджара”. Гляджу, гляджу і гляджу. І вось што я вам скажу: ніякіх Оскараў ён ня варты. За выключэннем, хіба, адной сцэны. Можа, памятаецце. Калі Том Круз, беласкуры паляўнічы-адмыслодзіца, унаучы заходзіць з ліхтарыкам у намёт да Ніколь. Ён крадзеца цішком, але ня хоча, каб гэта заўважылі – і яго разумею, таксама не люблю паходзіць на начнога злодзея. Асьвятленыне – Рауля Фліна, але яму Оскара не дадуць, бо надта ж тонкая работа.

У кожным разе, гэта самае натуральнае ашуканства, але мне яно даспадобы. Том, як ні стараецца, ня можа прымінуць чужой жонкі, нават калі ў рэальнім жыцьці яна – ягоная ўласная сужэнка. Мне падабаецца, што Ніколь дакладна ведае, як неўпрыкмет завабіць Тома. Як асоба яна нічога ня вартая, і ясна, што ён яшчэ праз яе пацерпіць. Але якая шыкоўная жанчына, немагчыма шыкоўная, і крыху засмучаная. Такі нешчасльівы прыгожы лёс.

Ведаю, я безнадзейны рамантык.

Дык вось, калі ён уваходзіць да яе ў намёт, яна сьпіць ці робіць выгляд, што сьпіць, пад сеткай ад маскітаў. Вы, мабыць, бачыце, як трапечуць яе вейкі, хоць я цалкам ня пэўны. На ёй карункавая начная сарочка. Ружовая. На сафары – ружовыя карункі? А як жа ж. Ружовая, вабная Ніколь. Том глядзіць на яе. Цікава, што ён адчувае – не персанаж, а сам Том, калі глядзіць на сваю жонку ў ролі чужой. Ён глядзіць. Яна варухнулася і ціхенька ўздыхнула ў съне. Яе рука сылізгае ўздоўж падушкі. А адтуль – якраз адтуль – з-за падушкі насоўваецца чорная пляма. Першым разам я не паверыў сваім вачам. Гэта быў адзін з нас – такі самы, як я. Малады і прыгожы тарантул.

Ён рухаецца, як Барышнікаў, пад піцыката струнных Галівудскага аркестру. Дзіве – дзіве з паловай цалі ростам. Зграбны, правільныя рысы твару, белыя вузкія клыкі і прыгожая ўсьмешка, нейкая крыху сарамл-

* Эзатэрыйчна-філософская плынь, мэта якой – дапамагчы чалавеку знайсьці шлях да самога сябе. (Зад. перакл.)

івая. Ёсьць пытаныні, чаму яму далі ролю? Вось ён выходзіць з-за падушки – скрыпкі змаўкаюць – і ступае ёй на плячо. Як ён падымае і падгінае пярэдня ногі! Якая грацыя!

Але яны ніколі гэтага не заўважаюць. Гледачы. Ня бачаць ні грацыі, ні вытанчанасці. Бачаць толькі... Ня ведаю, што. Зазывчай ім прыкра, непрыемна, брыдка, мярзотна – якое заўгодна агідлівае слова. Не заўважаюць нават ягонай цудоўнай усьмешкі!

Трэба надаць належнае Тому. Ён не пераігryвае – крыху звузліся вочы, і ўсё. Ніколь ня так проста, ёй нельга зварухнуцца. І хаця ўсю атрутуту ў нашага героя ўжо, відавочна, высмакталі, клыкі ў яго самыя сапраўдныя.

Ён мацае паветра пярэдній нагой і рухаецца далей. Скрыпкі заходзяцца енкам. Ён накіроўваецца праз плячо да ямінкі. Бездакорная скура. Том глядзіць на яе. Падымае антымаскітную сетку. Павольна. Яе грудзі ўздымаюцца і апускаюцца. Карункі сарочки ўздымаюцца і апускаюцца, ад удараў сэрца ўздрыгвае бледная скура. Калі ён падносіць руку да яе грудзей, вочы ў яго яшчэ болей звужаюцца. Уступаюць віяланчэлі.

Том нахіляецца. Адзін удар тыльным бокам далоні – і павук адлятае ў цемру. Томаў бот ляціць на земляную падлогу. Кульмінацыя ў музыцы. І цішыня. Перад намі ягоны твар буйным планам: паляўнічы-адмысловец задаволены. Цень задуменны усьмешкі. Ніколь прачынаецца, бачыць яго, усьміхаецца. Яна й не падазрае, што адбылося. Цягнецца да яго. Яны не абмовіліся ў словам. Сюжэт – паводле старога Хэма.

А мне цікава: павук і дасюль на абцасе ягонага бота?

За што нас ненавідзяць? Вядома, мы маем клыкі і атрутуту. Але мы не нападаем – я паўтару: не нападаем на чалавека. Тым болей на такіх сонных, нявінных – умоўна кажучы – істотаў, як Ніколь Кідман. Але ў гэтым баптысцкім заходнім Тэхасе лічаць, што тарантул –нейкая жудасць. Быццам гэта адзін з нас спакусіў у Эдэмскім садзе Еву, ці нешта такое.

Стары мудры Натан неяк казаў мне, што ў Еўропе, асабліва ў Італіі, дасюль вераць, што ўкус тарантула можа быць съмяротным. Але патлумачце, навошта ж нам атручваць тое, што мы не зьбіраемся есьці? А яны думаюць, што каб надзейным чынам адагнаць съмерць, трэба танчыць, як дэрвіш, Тарантэлу. Круцяцца, скачуць, падскокваюць, каб адагнаць паралюш, летаргію. Што з іх возьмеш, з гэтых італійцаў? Калісці яны нават верылі, што ўкусы заразныя, і цэлья гарады танчылі гадзінамі запар, пакуль апошні танцор, спатнелы, ня рухне ў зньязмозе на зямлю. Калі зваліцца апошні – горад, відаць, выратаваны. Вось бы паглядзеце на такое відовішча ў Амарыльлё.

Сказаць праўду? Нас можна трymаць у далонях, і мы ня ўкусім. А як жа яны, па-вашаму, трэніравалі гэтага малойца з “Кіліманджара”? І нават калі нейкім неверагодным чынам мы кагосці ўкусім, што з таго? Ня горш, як уджаліць шэршань. А ці да іх ставяцца з такой пагардай, як да нас? Ну, можа, і так, але каб шэршняў так ненавідзелі?

Усё проста: галодныя – мы ямо. Гэтаксама, як вы. У “Кіліманджара” паляўнічыя на сафары, каб паесці, забіваюць антылопу. І абарыгены засмажваюць яе для Тома на ражне. І ўсё як мае быць. А калі я атручу мышку, зъем яе па кавалачках і пакіну шкілецік і скурку – дык я гідкі! Ну-ну.

Мне дзевяць гадоў – пачатак сталасці. У сярэднім мы жывем гадоў дваццаць з нечым. Мама адклала 200 яек. Мы доўга не заседжваліся –

ані я сам, ані мае браты й сёстры. Я перабраўся з кокана ў цёмную, бяспечную нару, як толькі ў мяне высьпела гэтая думка: “Перабрайся з кокана ў цёмную, бяспечную нару”.

Я ўжо казаў, што мы не зусім добра бачым і чуем. Але зрок і слых нам ня надта і патрэбныя, бо нам дадзеныя тактыльныя адчуваюцца. Усё жывое чуйнае да дотыку, але ж ня так, як тарантул. Дотык для нас – як зрок для арла. Нават лёгенька краніце маё цела – і я даведаўся пра вас усё. Паверце. Звычайна я ўцякаю ад контакту, калі толькі не галодны, бо тады магу схапіць усё, што варушицца. А раз-пораз, калі не хачу, каб мяне турбавалі, я прыхінаўся да чаго-небудзь съпінай, ускідаву пярэдня ногі, як Брус Лі, і ашчэрваю клыкі. Застрашальная поза. Звычайна спрацоўвае.

А папярэджаюць пра небясыпеку такія тоненікія валаскі – шчэць, поўсыць, завіце як хочаце. Імі пакрытае ўсё маё цела. Цёмнымі-цёмнымі валаскамі. Натан распавяддаў, што бачыў ва ўніверсітэце ў фільме, як цвыркун адно дакрануўся да валасінкі тарантула. Павук атакуе – і нават у запаволеных здымках не відаць удара. Толькі нешта размытае – і мёртвы цвыркун. Вось бы паглядзең той фільм. Калі яшчэ пабачыш сабе падобнага ў галоўнай ролі?

Натан кажа, у Турцыі людзі нас выкарыстоўваюць, каб лавіць мух. Я заўжды ўяўляю сабе вечар у Стамбуле: па съценах мільёнаў спачывальняў скачуць, быццам тэнісныя мячыкі, тарантулы. Мухі зынікаюць – бzzыньк, бzzыньк, бzzыньк. Перамога тарантулаў.

Я далёка не звычайная істота. Ясна, што калі *trichobothria* – асабліва чуйныя валасінкі на нагах – уздымаюцца, ува мне абуджаецца жаданьне забіць. Кажу “жаданьне”, але гэта не жаданьне, гэта – як яно завецца? Дакладнага назову і няма, бо гэта чыста тарантульскае... Мне гэта не падуладна. Я проста... Але мне падуладнае шмат што іншае. Вось чаму я далёка не звычайны павук. Ня ведаю, ці гэта добра – ісьці супраць сваёй глыбіннай сутнасці, але гэта я і раблю. У мяне дапытлівы розум. Я хачу быць – як гэта сказаць? – у нечым крыху менш тарантулам. Можа, таму, што магу сабе гэта дазволіць. Я вялікі й моцны. Як казаў у “Звязынні” Нікалсан: добра, калі ня трэба баяцца – можна расслабіцца. Але, зрэшты, мо’ я зашмат наглядзеўся фільмаў.

Мне трэба сапраўдны дзень і сапраўдную ноч. Трэба ведаць, што прыродны цыкл не спыніўся. Таму я мусіў паспрабаваць выбрацца з “Эль Ка-пітана”. Жаночую прыбіральню, як я казаў, завалілі, але заставаўся адкрыты вентыляцыйны люк у мужчынскай. Я вырашыў палезыці па ім. Ён вёў да вентыляцыйнага каналу, а адтуль – да іржавых кратоў у вонкавай сцяне – ледзь працісцінешся – і да вадасцёку, запоўненага засохлым лісцем. Пакуль спускаўся, я пасыпей упадабаць шараваньне шурпатага лісця.

Узыходзіла сонца, і ўсё ахутваў ранішні туман. Не адразу, але я зарыентаваўся і рушыў далей па асфальце, цераз адводны канал – туды, дзе стаяць нізкарослія сосны. Смага, стома, тупы галаўны боль, пульсаванье *trichobothria*. Падпаўзаючы да сваёй нары, я адчуваў сябе галодным і злым, як кактус, і мне яно было нават прыемна. Вось і дом. Але што гэта? Перад уваходам калыхаюцца ў паветры некалькі парваных павуцінак. Я ведаў – напэўна, інстынкт – што трэба іх зараз жа паправіць. Ткаць шаўковую павуту заўжды нялёгка, а калі ты зняможаны – увогуле катарга.

Мінула хвілінаў дваццаць, а я ўсё яшчэ цыраваў сваё сеціва. Тады я

і ўбачыў яе. Яна завісла ў паветры, пералівіста-сіняя, з рудаватымі крыламі. Пэўна, сачыла за мной увеселі час. І, скажу я, была яна хараства надзвычайнага. Як Ніколь Кідман перад тварам съмерці.

Яна села на галінку невысока над зямлёю.

Мы толькі глядзелі адно на аднаго. Ні гуку, ні руху – недзе, можа, з паўгадзіны. Мне падалося, размах крылаў у яе – цалі тры ці каля таго. Доўгія вусікі паціху варушыліся. Я адно ўзіраўся, не спрабуючы нават вылічыць, хто яна, адкуль і што задумляе.

Але я яе ведаў. Заўжды ведаў. Натан усё пра яе распавёў. Дзе ні зъяруцца тарантулы – авабязкова гаворка пра яе. Земляная аса. Род *Pepsis*. Наш съяротны вораг. О, якая прыгожая мсыціца! Ад вусыцішных гісторыяў пра *Pepsis* валаскі ўставалі дыбарам, але апісанье зънешнасці было нязменным: сіняе з металёвым адлівам цела, велізарныя брунатныя крылы, страшэннае джала на брушку – о так, бачу! Кажуць, найбольш небяспечная падчас цяжарнасці. І гэтая зъбіралася адкласці яйка.

Натан заўжды кіпіў з гэтых гісторыяў пра чары й пакуты, але так ці гэтак, канчатковы вынік быў аднолькавы: парэшткі тарантулаў на дне глыбокіх, цёмных нораў – пахаваныні ў стылі Эдгара Алана По. Калі мы апошнім разам гаварылі пра гэта, ён сказаў, што гэтыя істоты жывяцца нектарам. Мне яшчэ падумалася, як паэтычна гучыць: нектар... Пакуль ён не патлумачыў, што нектар – гэта мы.

Мы ўзіраліся адно ў другога. Вецер варушыў на мне валаскі. Я выгнуў пярэднія ногі, ашчэрый клыкі. Настрой у мяне быў гульлівы. Мы мусілі б – як гэта завеца? – уступіць у контакт. Але не. Мы толькі глядзелі адно на другога. Мне хацелася адвесці вочы, вярнуцца да рамонту нары. Але каб на мяне ліха, калі прайграю ў глядзелкі цяжарнай асе! Мы таропіліся адно на аднаго далей. Можа, яшчэ хвілінаў дваццаць. У мяне было адчувацьне, што за намі хтосьці сочыць, але я ня мог адараўаць вачэй. У жываце вурчэла, *trichobothria* трымцелі, як ніколі ў жыцці.

Я нават не заўважыў, як яна пераляцела. Так імкліва. Толькі што была ў паветры – імгненіне – і яе няма.

Я азірнуўся паглядзець, куды яна магла падзеца, але яна зънікла. А тады я яе адчуў. Вельмі блізка.

Вельмі блізка? *На ўласнай сьпіне!*

Я правёў па сьпіне пярэдній нагой. Там яе ўжо не было. Яна паўзла па майм жываце, джалам рассоўваючы на мне поўсьць. О Божа, гэтая дзеўка мяне торкае! Напраўду, мне нават падабалася стрымлівацца. Якое неверагоднае валоданыне сабой. Аскеза. Затым – Божа, як я гэта трываў?! – яна агарнула мяне сваімі крыламі. Далей цярпець я ня мог. Я клацнуў клыкамі... але яе там і сълед прастыў. Рухі, як у матылька, джала, як...

Я адчуў шчыпок у нізе жывата, якраз там, дзе пачынаецца задняя нага. Усяго толькі шчыпок.

Яна адскочыла ўбок, быццам яе нічога не абыходзіла, быццам ёй няма да мяне справы. І праўда: яна не звяртала на мяне нікай увагі. Сківіцамі ѹ жыцці яна капала зямлю акурат перад уваходам у маю нару. Ніколі ѿ жыцці я ня бачыў такой утрапёнай працы. Зямля ляцела налева, направа, ва ўсе бакі. Яна закапалася глыбока – не відаць. Я паспрабаваў зазірнуць у ейную нару, але мяне не трымалі ногі. Я ня мог зварухнуцца. Ня тое, каб зусім ня мог – проста не настолькі хацеў. Ход атрымаўся глыбокі і вузкі – я б сказаў, сапраўдны тунэль. Памятаю, падумаў, як непрыемна будзе выбірацца з такога.

Калі яна зрабіла сваю справу, было за поўдзень. У галаве – страшэнная каламуць. Усё цела гуло. Я паспрабаваў паказаць, што не зъбіраюся

рабіць ёй нічога благога. Урэшце, яна ж цяжарная. Сонца захінула хмарай, паветра пацымнела. Я бачыў яе крыху ясьней. Яна рухалася рыўкамі, як завадная цацка, аглядала нару, а пасыля вярнулася да мяне. Як пака-заць ёй, хто я такі? Што я магу ёй зрабіць, калі сапраўды захачу? Нату-ральна, я абразіўся: яна паводзіла сябе так, быщам мяне тут увогуле няма.

Што ж, паглядзім. Я стаў у застрашальную позу. Ці паспрабаваў. Але яна нават не заўважыла. У наступную хвіліну яна зноў сълізнула пад мяне. Яе сківіцы, сківіцы-экскаватары, съцяліся на маёй задняй назе.

Вельмі доўга я нічога не адчуваў. Бадай што хватка яе зрабілася яшчэ мацнейшай, а боль – пульсуючым. Я падумаў: гэта ня можа доўжыцца вечна. Урэшце яна пачала выгінацца пада мною, узмахваць крыламі, кожны раз дакранаючыся імі да зямлі. Там, дзе на мяне ціснула, я спрабаваў адсоўвацца. У нейкі момант я падняў столькі ног, што ледзь яя ўпаў. І тады, на маё зьдзіўленьне, яна мяне паваліла. Мяне! У чатыры разы большага за яе. Мы пакаціліся ўздоўж уваходу ў маю нару, і каціліся далей і далей. Я злавіў сябе на думцы: “Спадзяюся, ніхто гэтага ня бачыць”. Яе сініе цела пакрылася пылам, крылы выглядалі абтрапанымі, але сківіцы съцяліся моцна.

А затым... vox! Якраз у ніз жывата. На гэты раз мяне наскроў працяў востры, глыбокі боль. Як нажом. Глыбокі. Страшэнны. Пранізлівы. За ўсё жыцьцё ніколі не адчуваў такой жудаснай пакуты. Мяне калаціла. Але хутка – дзіўная рэч – зрабілася ня так і блага. Падавалася, што ад жывата па ўсім целе разыліваецца прахалодная вадкасць. Ня ведаю, як патлумачыць: у прахалодзе было цяпло, калі ў гэтым ёсьць сэнс. Цела расслабілася, боль амаль адразу сышоў. Ногі абмяяклі, усё абмяякла. Навалілася нейкае здраницвеньне. Хораша, адно толькі сэрца ня б'еща. Я прыслухаўся. Не, дакладна ня б'еща. Я, тым ня менш, ведаў, што не памёр. Той, хто прыслухоўваецца да свайго сэрца, ня мёртвы.

Ведаецце, што ва ўсім целе мне ня здрадзіла? Зрок. Я глядзеў, што мае адбыцца. Бачыў, як выцягнуліся мае ногі. Бачыў вершаліны дрэў, лапік неба – галава амаль не паварочвалася. І ведаецце, што самае дзіўнае? Маё другое “я” між тым разважала: а як бы яно ўсё выглядала, каб здымай Хорст Рэйн, ды на запаволенай хуткасці. Уяўляец? Я не баяўся – я ведаў, што калі думаю, то, мусіць, яшчэ жывы. І я заўважыў, як пачало цымнечь.

Але цяпер поўдзень. Чаму так цёмна?

Яна наблізілася. Павольна. Выгляд у яе быў, скажу я вам... Дзе піцы-ката струнных? Я бачыў, як яна зылізывае з джала кроплю крыві. Маёй крыві. Нават не зірнуўшы на мяне. Натан, я клянуся: калі ў наступны раз сустрэну цяжарную асу – зраблю з ёй тое самае, што Том Круз – з Ніколь.

Ведаю, я нейкі спаралюшаваны. Але, думаю, гэта пройдзе.

Вось я зноў рухаюся. Дакладней, мяне рухаюць. Цягнуся – мяне цягнуць – па зямлі. Краем вока я бачу ейны цену. Бачу сябе: адна нага – у яе ўроце. Яна прыўзняла мяне і кінула ў нару. Уніз галавой. Я павольна сасылізнуў. Не да самага дна – пада мною яшчэ заставалася крыху месца. Было відаць цёмнае неба – прынамсі, маленькую круглую плямку неба.

Але яго нешта затуліла. Яна спусьцілася ў нару і ўзылезла на мяне. Я бачыў выраз яе твару, дакладней, абсолютна непранікальны твар без анікага выразу. Яна падавалася цалкам абыякавай, быщам яе тут і няма, быщам яна тут ні пры чым. Спусьцілася, глядзіць, узіраецца, але мяне наўрад ці заўважае. З яе жывата высылізнуў ліпкі зеленаваты камяк. Ад

ягонага смуроду ў мяне закружылася галава. Цёплы, патыхае пратухлым маслам.

Наступны кадр – яна зноў працуе крыламі. Круціць галавой, аглядзеца ў нары. Што ж гэта выйшла з яе міжножжа – студзяністасе яйка? Яно зъязла ў слабым съятле. Адзінае празрыстае яйка – упала і моцна прыляпілася да майго жывата, перапэцканага яе выдзяленнямі. Бачылі б гэта тарантулы – іх бы перасмыкнула ад агіды.

Яна выпаўзла з нары, на хвіліну закрыўшы съятло. І зынікла. Я зноў бачу неба – вось радасыць. Пачакаю, пакуль гэта пройдзе, сказаў я сабе. Усё будзе добра.

Тады пасыпалася зямля – спачатку лёгкія камячкі, а потым ручайніцаўных. Яны валіліся ў вочы, у рот. Я ня мог ні плюнуць, ні кашлянучы, ні сыкнуць. Съятла ўжо амаль не было, але я ўсё яшчэ бачыў свае ногі і дзіўную вільгаць на жываце.

Прайшлі гадзіны – усё было спакойна. Кажу – гадзіны, але напраўду ня ведаю, колькі гэта доўжылася. Смурод выветрыўся, ці, можа, я да яго прызывычаўся. Я, здаецца, ня зъехаў з глузду, але што гэта раптам такое ў мяне на жываце? Нейкі рух. Трымценьне. Во-о-о-о-о-о! Джалі? Адкуль?

Гэта яйка. Драпае. Кусае. П’е маю кроў. “Інтэрв’ю з вампірам”. Зноў Круз.

Натан неяк казаў мне, што перад съмерцю бачыш, як пракручваеца ўсё тваё жыццё, бы ў кіно. Са мною нічога такога не адбываецца. Я дакладна ведаю, дзе я. У нары, пад паркінгам ля кінатэатру “Эль Капітан” у майм улюблёным штаце Самотнай зоркі. Гэй, паганяй! Паказваюць “Сынягі Кіліманджара”.

Штосыці распорвае, распорвае мне жывот. Я чую сківіцы. Можа, я пачую, як пракручваеца ўсё мае жыццё. Па меншай меры, гук – як клацаюць маленкія сківіцы, але я ня ўпэўнены. Я болей сабе не давяраю.

А магчыма... Магчыма, каб я не задурыў сабе галавы Галівудам... Магчыма, каб я быў вярнейшы сабе, сваёй тарантульскай натуры. Мне падалося, я чую настаўленыні Натана: “Сынку, я ж цябе папярэджваў пра *Pepsis*. Чаму ты ня слухаў? Чаму ты здрадзіў сваёй прыродзе? Чаму ня жыў, як праўдзівы тарантул?”

— *Божса, гэты маленкі сучы сын есьць мяне жыўцом!* — я крычу ў адказ Натану: “Праўда! Ты б ня вытрываў праўды!” Але я ведаў, што ён мяне ня чуе, а калі б і пачаў – не зразумеў бы.

Я, бадай, крыху пасплю. Нядоўга. Колькі хвілінаў дрымоты... каб набрацца сілаў. Калі не прачнуся шкілетам. Жартую. Той, хто здатны на жарты – ня мёртвы.

*Пераклада з ангельскай
Кацярына Крывашэйцава.*

Уільям Трэвар

Пакойчык

— Ты ведаеш, навошта табе гэта? — спытаў ён.

Кэтрын павагалася, а потым пахітала галавой, хоць і ведала адказ. Дзевяць гадоў амаль загаілі рану. Кожны дзень рабілася крыху лягчэй,

пакуль яна не засталася бяз працы, што была як бальзам. Калі марна сыходзіць час, а на душы шкрабае, нішто больш не дапамагае. Таму Кэтрын была тут. Ніякай іншай прычыны не было, але яна не прызналася. Толькі спытала:

— А ты?

Ён адразу ж шчыра адказаў, што яго пацягнула да яе, бо ён цяпер на самоце, бо надакучыла сварыца з жонкай, якая нарадзіла яму дзяцей і любіла яго.

— Прабач за пакойчык, — дадаў ён.

Яго майно ляжала гурбай. Наўкол — кніжкі, картонныя скрынкі, расчыненія, але яшчэ не разабраныя валіскі. Камптар не пасьпелі падключыць, і правады валиліся на падлозе. Плечыкі з вограткай віселі на дзвярах. Сыцяну ўпрыгожваў анатамічны эсکіз слана. Стрэлкі паказвалі дзе пад тоўстай скурай знаходзяцца ўнутраныя органы. Калі Кэтрын спытала пра слана, мужчына сказаў, што гэты шэры малюнак не ягоны, ён ужо быў у пакойчыку — адзіным прытулку, які ён толькі і пасьпей знайсці. Кухонная ракавіна вісела ў тым жа куце, што і рукамыйнік, на паліцы стаяў электрычны імбрывік і плітка. Вузкай зялёной сінтэтычнай фіранкі не хапала, каб завесіць вакно.

— Калі ты тут, усё ў пакойчыку робіцца непаўторным, —сказаў мужчына, нібы ён і сапраўды так думаў.

Кэтрын паднялася, каб апрануцца. Яна заўважыла, што мужчына не хацеў яе адпускатць. Але ж гэта яму, а ня ёй трэба было ісці, яна магла б застацца да вечару. Зашпільваючы рукавы сукенкі, жанчына падумала, што цяпер яна хаця б ведае, як гэта —здраджваць.

— А як пачуваўся Фэр? — дадала яна ўголас.

Кэтрын крыху адсунула край фіранкі. С্বято цяпер трапляла якраз на адзінае ў пакоі люстэрка. Жанчына паправіла прычоску. Яшчэ ніводнага сівога валаска! У яе маці колер валасоў увогуле не зъмяніўся, а ба-буля пасівела толькі ў глубокай старасці. Кэтрын хацелася думаць, што яе гэткі лёс абміне. Ёй было сорак сем. У люстэрку адбіваліся цёмныя вочы, вусны са змазанай памадай, ды нейкія пустыя (і ня толькі з-за патрэбы ўзнавіць макіяж) рысы твару. Прыгажосьць зьнікала, але павольна. Усё ж Кэтрын была яшчэ прывабнай.

— Цябе гэта цікавіла? — спытала жанчына, ужо цалкам апрануты.

— Так.

— Мы ўбачымся зноў?

Кэтрын усё яшчэ сядзела перад люстэркам. Яна адказала не адразу.

— Калі ты гэтага захочаш.

Яна выйшла з пакою, пад якім на першым паверсе разъмяшчалася букмекерская кантора. На дварэ было цёпла. Вуліца здавалася больш яркай ды ветлай, чым калі жанчына праходзіла па ёй у першы раз. Нягледзячы на аўтамабілі ды крамы, усюды панаваў спакой. Ля “Прынца з сабакам” стаялі вольныя столікі. Эмблема кавярні — выява прынца з далматынцам — вісела на съценцы, а па абодва бакі — кошыкі з петуніямі. За Ргкт а Manger была кавярня “Costa”. Кэтрын накіравалася туды. Яна замовіла моцную каву з малаком. Пакуль чакала напою, узяла кавалачак мяснога пірага з вазы на барнай стойцы.

Яна амаль ня ведала мужчыну, з якім спала. Яна прыйшла адна на вечарыну, і ён запрасіў яе на танец. Потым зноў і зноў. Гарнуў блізка да сябе. Яны пазнаёміліся. Апошнім часам Фэр не хадзіў з Кэтрын у госьці,

ды і яна хадзіла нячаста. Але ідучы на гэтую вечарыну, жанчына ведала, чаго хоча.

Столікаў у кавярні было мала і ўсе занятыя. Кэтрын знайшла вольнае месца за стойкай уздоўж съцяны. Ёй кінуўся ў вочы загаловак у нечай вечаровай газэце: “Каменданцкая гадзіна для падлеткаў”. Артыкул яўна з адценнем абурэння. На нейкі час гэта зацікавіла Кэтрын, але потым яна страціла інтерэс.

Фэр цяпер, мабыць, сядзіць за сваім пісьмовым сталом, апрануты ў кашулю ў блакітную крапінку, у туую самую, якую Кэтрын зайчора пра-савала. Курчавыя рыжыя валасы ляжаць гэтак жа сама, як раніцай, калі Фэр выходзіў з дому. Ён прыемна ўсыміхаецца ўсім, хто падыходзіць. Нягледзячы на тое, што адбылося дзесяць год таму, Фэра не скарачлі (зручны эўфемізм, каб не казаць “звольнілі”). Фэра пакінулі на працы зважаючы на мінулыя заслугі, ды і таму, што не хацелі, вядома, дабіваць чалавека, якому і так дрэнна. Кэтрын узгадала, што прапаноўвала мужу зъехаць. Ён не згадзіўся. Ён лічыў, што зъбегчы — ня выйсьце. Так, Фэр назваў гэта менавіта ўцёкамі.

Сённяня ўвечары Фэр распавядзе жонцы, як прайшоў дзень. Потым будзе яе чарга, і ёй давядзеца хлусіць. Яны выслушаютъ адно аднога, пакуль Кэтрын будзе ставіць на стол розныя стравы. Муж налье віна толькі ёй. Ён даўно ўжо ня п’е — хіба калі нехта настойвае, адно каб не пакрыўдзіць. “У мяне сям’я распадаецца”, — прызнаўся Кэтрын мужчына, з якім яна займалася кахраньнем у часовым прытулку — пакойчыку, калі яны, яшчэ незнамяня танчылі на вечарыне. “А ў цябе?” — спытаў ён. Яна вагалася, а потым сказала, што не, не распадаецца. Пра гэта не было й гаворкі. Яны выпілі разам, потым яшчэ раз, потым зноў танчылі. Мужчына спытаў, ці ёсьць у яе дзеци.

— Не, — адказала Кэтрын.

Што ў яе ня будзе дзяцей, яны з Фэрам ведалі яшчэ да таго, як пабраліся. Гэта ўвайшло ў іх жыцьцё, як і яе праца ў Чартэрхайзкім інстытуце. Праўда, шэсьць тыдняў таму інстытут вырашыў зачыніцца.

— Сумна нічым не займаецца, — сказала Кэтрын, калі яны танчылі. Потым яна спытала свайго будучага кахранка, ці чуў ён калі пра Шэран Рычы. Часта людзі кажуць, што ня чулі, а потым узгадваюць. Мужчына адмоўна хітнуў галавою. Нават калі яна распавяляла, чаму ён мог чуць гэтае імя, яно яму ўсё роўна нічога не нагадала.

— Шэран Рычы забілі. Абвінавацілі майго мужа.

Вядома, ня выпішы, яна б нічога не сказала.

Жанчына падзьмела на каву, але тая ўсё яшчэ была загарачная. Кэтрын высыпала цукар з папяровага пакецика ў лыжку і назірала, як той цямнее, набрынялы кавай. Ёй гэта падабалася, як і ўсё, што абывалася ў той дзень.

— Яе задушылі, — сказала Кэтрын, як памерла тая, каго звалі Шэран Рычы, — яе задушылі падушкай. Шэран была прастыуткай — у яе кватэру ў прэстыжным раёне часта хадзілі мужчыны.

Кэтрын выпіла каву і яшчэ крыху пасядзела, пазіраючы на крыхі ад мяснога пірага.

— Мы жывем з гэтым, — сказала яна, вяртаючыся разам з мужчынам з вечарыны. Ён — да жонкі, з якой адносіны ня ладзіліся, яна — да мужа, чый падман выкрыла толькі съмерць. Уражаны гэткай гісторыяй, гадзіну таму ў часовым пакойчыку той, хто быў сённяня ўдзенье яе кахранкам, хацеў даведацца пра ўсё.

У метро перад вачыма жанчыны ўсё яшчэ стаяў пакой: выява слана, валізкі, кампьютарныя правады, плечыкі з вонраткай, навешаныя на дзвіверы. Галасы адгукаліся рэхам. Ён настойліва цікавіўся. Яна сыходзіла ад адказаў, але ж распавяла яшчэ крыху — урэшце, нечым яна яму абавязаная.

— Аднойчы муж заплаціў Шэран чэкам. Вельмі даўно. Так съледчыя на яго і выйшлі. Яны пагаварылі са старой з кватэры насупраць той, якую здымала забітая. Жанчына пазнала Фэра на фотаздымку. Так, мы жывем з гэтym.

Калі Кэтрын выходзіла з метро, турнікет заглынуў яе квіток як нядзейсны. Мабыць, яна памылілася з аплатай. Індус, які павінен быў разъбірацца з такімі выпадкамі, хацеў праявіць суворасць. Яна спрабавала растлумачыць, што заблыталася, што раней ездзіла іншай дарогай. “Нічога, здараецца,” — ветліва сказаў індус, і Кэтрын зразумела, што ён толькі здаваўся суворым. Яна ўсьміхнулася ў адказ, але ён не заўважыў.

Яна набыла дзвіве курыныя грудкі, прычым, натуральныя, ад тых птушак, што былі на вольным выгule, а таксама купіла кабачкоў ды садавіны. Кэтрын ня склала сыпісу прадуктаў, як звычайна, і разважала, ці звязана гэта з tym, як яна праўяла дзень. Мабыць, так. Жанчына спрабавала ўзгадаць, якія крупы для съняданкаў скончыліся, але не змагла. Потым яшчэ ўзяла нармандскага масла і памідораў. Была амаль пятая гадзіна, калі яна ўрэшце дабралася да кватэры. Званіў тэлефон. Фэр сказаў, што спозыніцца, зусім крыху, можа на хвілінаў дваццаць. Яна пайшла напаўняць ванну.

Мужчына лашчыў яе руку кончыкамі пальцаў. Ён сказаў, што, мабыць, кахае яе. Кэтрын патрэсла галавой.

— Распавядзі, — папрасіў ён.

— Я ўжо распавяляла.

Ён не настойваў. Нейкі час яны ляжалі ў цішыні.

Нарэшце Кэтрын сказала:

— Цяпер, калі да каханьяня дамешваецца шкадоба, я кахаю яго болей. Ён мне спачуваў, калі я даведалася, што не змагу мець дзяцей, а мы абое так іх хацелі. Каханье жывіцца шкадобай, ты згодны?

— Так, згодны.

Яна распавяляла яму болей. Ёй хацелася выгаварыцца — раней з ёй такога не здаралася. Калі аднойчы ранкам прыйшлі паліцэйскія, яна была яшчэ не апранутая. Муж рабіў каву. “Фэр Аляксандр Уорбэртан”, — пачула Кэтрын. У мыіні ўсё яшчэ цурчэла вада. Кэтрын падумала, што прыйшлі паведаміць пра чую-небудзь съмерць — паліцыі часам даводзілася гэта рабіць. Можа, памерла яе маці, ці цётка Фэра, ці хто з яго блізкіх сваякоў. Жанчына спусьцілася паслушаць, але размова ішла пра зусім незнаёмую ёй асобу.

— Хто? — яна спытала.

Вышэйшы з паліцэйскіх сказаў:

— Шэран Рычы.

Фэр маўчаў.

— Ваш муж растлумачыў, што вы ня ведалі міс Рычы, — дадаў другі паліцэйскі.

— У чацьвер вечарам, восьмага, два тыдні таму. Ці не ўзгадалі б вы, а якой гадзіне ваш муж вярнуўся ў той дзень дадому?

Кэтрын заблыталася, разгубілася.

— Але хто гэтая міс Рычы? Чаму вы прыйшлі сюды?

Вышэйшы з паліцэйскіх адказаў, што ў іх ёсьць сякія-такія зачэпкі. Яго напарнік папрасіў Кэтрын сесыці і яшчэ раз падумаць, калі вярнуўся яе муж. Фэр сказаў ёй, што вечарам у пазамінулы чацвер у метро сталі цягнікі. Яму надакучыла чакаць, і ён падняўся наверх, як і ўсе астатнія. З-за дажджу было цяжка знайсьці таксі.

— Даўк вы памятаецце? — зноў запытаўся вышэйшы з паліцэйскіх.

Кэтрын чамусьці сказала, што муж вярнуўся ў звычайны час. Яна не магла засяродзіцца, не магла, бо спрабавала ўзгадаць, ці чула яна калі ад Фэра гэтае імя — Шэран Рычы.

— Ваш муж час ад часу заходзіў да гэтай жанчыны, — растлумачыў той самы паліцэйскі.

У яго напарніка зазваніў тэлефон. Каб адказаць, ён падышоў да вакна і павярнуўся да астатніх плячыма.

— Не, мы з ім цяпер размаўляем, — шаптаў ён у слухаўку. Стараўся, як мага цішэй, але Кэтрын пачула.

— Ваш муж распавёў, што апошні раз заходзіў да яе за дзень да забойства, падчас абедзеннага перапынку.

Кэтрын згадала ўсё. І раптам ёй захацелася застацца тут, у гэтым пакоі. Заснуць — адчуваць, што гэты мужчына, якога яна амаль ня ведала, побач. І каб ён чакаў, пакуль яна прачнецца. Ужо тыдзень стаяла невыносная сыпёка, таму гаспадар пакойчыка ўключыў кандыцыянер — старамодную спаруду ў акне.

— Мне пара, — сказаў ён.

— Вядома. Я зараз.

Зынізу ледзь даносіліся абрыўкі радыёкаментару — кульмінацыя чарговых скачак. Яны апрануліся і выйшлі разам, спусыліся па незасланых дываном вузкіх прыступках, мінулі адчыненыя дзвіверы букмекерскай канторы.

— Ты прыйдзеш яшчэ? — спытаў мужчына.

— Так.

Яны дамовіліся сустрэцца праз дзесяць дзён, бо ён ня мог бяз дай прычыны сыходзіць з працы.

— Давай ня будзем больш пра гэта, — папрасіла Кэтрын, на развітаньне. — Не пытайся, і я ня стану распавяддаць.

— Калі ты так хочаш...

— Гэта даўно ў мінулым. Да таго ж, табе надакучыла слухаць. Або хутка надакучыць.

У яго ледзь ня вырвалася “зусім не” — вось у чым бяда. Кэтрын па вачах бачыла, што ў апошні момант ён сябе абарваў. Вядома, ён ня дурань — слушна зрабіў. Але цікаўнасць так проста не задушыши.

Яны не абняліся на развітаньне. Яна правяла яго позіркам — гэта амаль увайшло ў звычку. Пераходзячы вуліцу, каб зайсьці ў “Costa”, Кэтрын падумала: “Калі так і будзе працягвацца, можа, гэтыя таемныя спатканыні будуць прыносіць адчуваньне парадку і рытму, што раней надавала праца?”

— Не, ніякай магчымасці знайсьці новае месца, — неяк адказвала Кэтрын мужчыну.

Ёй хацелася ведаць, ці будзе яна яшчэ хоць калі-небудзь ездзіць праз увесь Лондан, з веданьнем справы праўбівца праз натоўп у метро і спрытна ўціквавца ў перапоўнену вагоны. Было малаверагодна, што недзе

зноўку будзе невялічкі офіс, пасада, добрыя супрацоўнікі. Гэта выратавала б яе ад адчуваньня безнадзеянасьці і прывідаў мінулага. Руціна не дae зъехаць з глузду. Кэтрын і ня ведала б гэтага, калі б Фэр не адкрыў ёй вочы.

“Дарэмна я столькі гаварыла,” — упікала сябе Кэтрын, седзячы на tym самым месцы ў кавярні. Раней яна ніколі не распавядала, што здарылася, не размаўляла пра гэта з тымі, хто ведаў. Яна, мабыць, выбітая з каляіны. І тут раптоўна пачаўся дождж, аднекуль даносіліся грымоты. Невыносная съякота пачала спадаць.

Парасону ў Кэтрын не было, таму, выпішы каву, яна ня выйшла на двор. У тую ноч у Лондане таксама ішоў дождж. Старая з кватэры насупраць заўважыла, калі ён пачаўся. Была шостая вечару — па радыё якраз пачыналіся навіны. Яна ўзгадала, што бачыла расчыненае вакно ў пад’ездзе — на адзін пралёт ніжэй — і пасьпяшалася выйсці зачыніць яго, каб ізноў дажджом не заліло. Старая пачула, як адчыніліся дзвіверы пад’езду і хтосьці стаў падыматца па прыступках. Калі яна падышла да сваіх дзвіярэй, той, хто ўвайшоў, апынуўся ля кватэры насупраць. “Не, я ніколі нічога кепскага ня думала,” — зазначыла старая, калі давала паказаныні. Нічога кепскага пра жанчыну, якая жыла насупраць, пра мужчынаў, што да яе прыйходзілі. “Я за ёй не сачыла”. Каля дзвіярэй старая азірнулася і кінула вокам на госьця. Ён чакаў, пакуль яму адчыніць. Яна бачыла яго ня першы раз, ейнае вока адзначыла ўсё: яго вонратку, прычоску, нават съяды на прыступках. Ніякіх сумневаў не было.

Кавярня запоўнілася людзьмі. Тыя, што хаваліся ад дажджу, проста чакалі ля ўваходу. Астатнія стаялі ў чарзе да касы. Кэтрын пачула, як патрабавальна запішчаў яе тэлефон. Яна трываць не магла гэтага стаката, хоць сама і выбрала мелодыю. Нейкі голас, падобны на дзіцячы, прамармытаў нешта няўцямнае, потым паўтарыў — і сувязь перарвалася. “Цяпер так шмат галасоў, падобных на дзіцячыя,” — падумала Кэтрын і паклала тэлефон назад у торбачку. “Новая мода — дзіцячыя тэлефонныя галасы,” — як сказаў некалі Фэр. Дзіўна неяк...

Кэтрын адкусіла кавалачак пірага, адкрыла пакецик з цукрам. На дварэ, дзе яшчэ нідаўна было зусім ўсё, пакрысе праясьнялася. Людзі пачалі паціху разыходзіцца. А тады дождж ішоў усю ноч.

— Ну як? Ізноў нічога? — кожны раз пытала Фэр, калі яна вярталася дахаты. Ён ня мог зразумець, чаму яе так неспадзівана і безпадстаўна скарацілі. Ён нават расказваў ёй пра вакансіі, калі што чуў. Але нават праяўляючы ўсю пяшчоту і клопат, на якія толькі быў здольны, Фэр усё роўна думаў пра сябе. Яму горш, чым ёй, і так будзе заўсёды — кожнаму зразумела.

Зноў зазваніў мабільнік. Фэр сказаў, што ў перапынку набыў спаржы. Добрай і недарагой. Яны якраз учора размаўлялі пра спаржу, пра тое, што цяпер — самы сезон. Калі б Фэр не патэлефанаваў, Кэтрын набыла б яе сама.

— Выходжу з кіно, — казала яна, — я зноў хадзіла на “La Strada”.

— Тады зразумела. Проста я гадзіну таму табе званіў, а тэлефон быў выключаны.

Раман, заведзены таму, што ў сям’і нешта разладзілася, доўжыцца паўгады. Так казаў Кэтрын ейны каханак — ён быў больш дасьведчаны ў гэткіх справах, яму было лепей відаць. Прайшло кроху болей за паўгады, і ён вярнуўся да жонкі, нібы ад самага пачатку ведаў, што так

яно і будзе. Пакуль ён наладжваў сямейнае жыцьцё, пакойчык усё яшчэ заставаўся за ім — можа, на выпадак, калі штось не складзеца. Але рэчы ён адтуль вынес. Кэтрын пакойчык бяз іх здаваўся большым ды нейкім змрочным.

— Чаму ты ўсё яшчэ кахаеш мужа, Кэтрын? Пасъля ўсяго, на што ён цябе вырак?

— Каб я ведала...

— Вы ж з ім хаваецся адно ад аднога.

— Так.

— Табе страшна, Кэтрын?

— Так. Нам абоім страшна. Яна нам сыніца. Мёртвая. Уранку разумела, калі хто з нас яе бачыў у съне, але мы пра гэта маўчым.

— Нельга баяцца...

У пакойчыку яны ніколі не сварыліся. Праўда, на многія рэчы глядзелі па-рознаму, ды не заглыбляліся ў спрэчкі. Або проста не разумелі і не спрабавалі зразумець. Кэтрын не пыталася, як можна ўмацоўваць шлюб, калі пакойчык застаецца за ім “на ўсялякі выпадак”. Яе выпадковы каханак не настойваў, каб яна адкрыла ўсё, што яшчэ недаказала.

— Я не магу яго ўявіць, — сказаў мужчына.

Але Кэтрын не паспрабавала апісаць мужа. Яна адно заўважыла, што яму пасуе ягонае імя.*

— Кэтрын, ты сапраўды выключная жанчына! Дасюль так моцна яго кахаць!

— Але ж я прыходжу да цябе...

— Можа, акурат таму?

— Людзі часцей за ўсё ня ведаюць, чаму яны нешта робяць.

— Зайздрошчу тваёй сур'ёзнасці. Ці не за гэта я гатовы цябе кахаць?..

Аднойчы, калі ён съпяшаўся, яна засталася ў пакойчыку адна, бо яшчэ не сабралася сыходзіць.

— Зачыніш за сабою дзьверы, — сказаў ён і пайшоў.

Кэтрын пачула яго крокі па прыступках і згадала пра старую, якая нібыта пазнала хаду Фэра. Ягоны адвакат спытаўся ў судзе, ці ўпэўненая яна ў гэтым, і як такое магчыма. Нават калі яна і чула раней, як ён ідзе, яна мусіла б кожны раз зъяўляцца на лесьвічнай пляцоўцы, што, пэўна ж, малаверагодна. Адвакат падкрэсліў, што тады старая павінна была б праводзіць у пад'езьдзе больш часу, чым ва ўласнай кватэры. Ён выказаў зьдзіленьне, як гэта бабульцы ўдалося так падрабязна запомніць наведніка, калі бачыла яна яго ўсяго некалькі імгненіньня.

Хоць Кэтрын і засталася ў пакойчыку адна, сыходзіць ёй не хацелася. Яна зноў забралася ў ложак, з якога паднялася ўсяго некалькі хвілінаў таму. Было не халодна, яна накрылася коўдрай. Фіранкі завешаныя — вось і добра.

— Я ня меў да яе нікіх асаблівых пачуццяў, — сказаў Фэр, калі сышлі паліцэйскія, — але яна цікавіла мяне з іншага гледзішча. Даруй, Кэтрын, што я вымушаны гэта казаць.

Ён прынёс каву і пасадзіў жонку побач.

— Што паробіш, гэткая ўжо мужчынская натура, — працягваў ён, — мы проста размаўлялі. Яна шмат чаго распавядала. Такая дзяўчына рызыкуе кожны раз, калі адчыняе некаму дзьверы.

* Фэр (анг. Phair) гучыць гэтаксама, як fair — “шчыры”.

Кэтрын бачыла, што ён плакаў. І было відаць, што ён плакаў па Шэрэн, а не па сабе.

— Я разумею. Вядома, я ўсё разумею, — казала яна.

Склізкія адносіны з элітнай прастыуткай — яна разумела. Ён паводзіў сябе гэтак жа, калі даведаўся, што Кэтрын ня зможа мець дзяцей. Запэўніваў яе, нібы ўсё ў парадку, хоць яна і ведала, што гэта ня так.

— Я паставіў на карту самае дарагое, — сказаў муж, апанаваны згрызотамі сумлення, але потым прызнаўся, што было ў гэтым і нешта захапляльнае.

Кэтрын з досьведу зразумела, што рызыка — самая прыцягальная частка здрады. Таямніцы, хітрыкі... Але за рызыку трэба распложвацца.

Пазней тыя ж самыя паліцэйскія прыходзілі яшчэ. “Вы дакладна памятаеце час?” — зноў і зноў пыталіся яны і называлі дату. А яна зноў і зноў адказвала, што муж вярнуўся за дзесяць хвілінаў да сёмай — як звычайна. Фэр не захацеў ведаць тады — ня ведаў і цяпер, чаму яна так зрабіла, чаму ўпартага паўтарала паліцэйскім, што ён прыйшоў на паўтары гадзіны раней, чым насамрэч. Ды яна й сама не магла б растлумачыць — хіба толькі сказаць: гэта нейкае шостае чуцьцё. Яна ведала Фэра, як самую сябе, таму ні на хвіліну не дапускала, нібы ён забіў дзяўчыну, што б там паміж імі ні было. Вядома, думка пра тое, што муж быў з Шэрэн, нават калі яны толькі размаўлялі, працінала болем. Кэтрын прызналася б, калі б знайшлося каму запытацца.

— Вы пасварыліся, сэр? — пацікаўся вышэйшы з паліцэйскіх. — Не адмаўляйце. У кватэры ўсё съведчыла пра звадку.

Але Фэр — не са скандалістаў. Ён адмоўна хітнуў галавою. Апроч віны ў съмерці дзяўчыны, ён амаль нічога не адмаўляў. Фэр прызнаўся, што хадзіў у туую кватэру, падрабязна, наколькі мог узгадаць, апісаў свае візіты, згадзіўся з тым, што адбіткі яго пальцаў — па ўсёй кватэры. Але паліцэйскія не хацелі верыць, што забойца — ня ён. Яны зноў і зноў пыталіся: “Вы дакладна памятаеце час?” Трывога яшчэ больш абвастрыла ў Кэтрын унутране чуцьцё, хоць іхня падазрэніі былі проста абсурдныя.

— Так, дакладна, — сказала яна.

Паліцэйскія прамармыталі завучанае “вы маеце права...” і арыштавалі Фэра.

Кэтрын заснула. Калі прачнулася, не магла зразумець, дзе яна, хоць прайшло толькі хвілінаў дзесяць. Яна памылася над рукамійнікам у кутку і павольна апранулася. Калі Фэра забралі ў съедчы ізялятар, у інстытуце вырашылі адпусціць яе на нейкі час.

— Не, ня варта. Я лепш буду хадзіць на працу, — настойвала яна.

Пацягнулася бясконція дні няведанья — доўгія, пакутлівыя, як бездань. Кэтрын і ня ведала, што бабулька за гэты час пачала сумнівацца наконт съедчаныя, што павінна была даць пад прысягай. Яна ўжо не давярала сваёй старэчай памяці. Кэтрын і не здагадвалася, што пад цяжарам адказнасці суседка ўжо не адважвалася сказаць, што бачыла тым дажджлівым вечарам менавіта Фэра. Калі старую натрэніраваць і падрыхтаваць, да яе вернеца ўпэўненасць — думалі тыя, каму былі патрэбныя яе съедчаныя: абвінавачванье грунтавалася толькі на ейных паказаныях. Але адцягненые справы далося ёй у знакі. Зьнясленая падрыхтоўкай, съедка ня стала хаваць на судзе сваіх сумневаў. Суддзя ня вытрымаў да канца першага ж паседжання і закрыў справу за недахопам доказаў. У гэты ж дзень прысяжных расpusцілі.

Кэтрын адсунула фіранкі, паправіла макіяж, заслала ложак. Хто быў

вінаваты? Бабулька са сваімі недакладнымі здагадкамі, няуважлівія паліцэйскія, самаўпэўнены пракурор? Так, але лягчай ад гэтага не рабілася. Выпадак, абставіны — але справа развалівалася на вачох, і суддзі нічога больш не заставалася, як закрыць яе і вынесыці досьці жорсткае азначэнне. Аднак усёй яго катэгарычнасці не было дастаткова: зашмат пытаньняў засталося без адказу. Абвінавачваньня больш нікому так і не прад'явілі.

Кэтрын грукнула дзьвярыма, каб яны зачыніліся, як ён і прасіў. Яны не сказалі адно адному “бывай”, але спускаючыся па прыступках пад стракатаныне каментатара на скачках, Кэтрын ужо ведала: яна тут апошні раз. Яна больш ніколі ня прыйдзе ў гэты пакойчык. Яна гэта адчувала.

Кэтрын ня стала піць каву. Прайшла паўз “Прынца з сабакам” нават не заўважыўши. Яна згатуе ежу ў сваёй кухні з таго, што прынясе. Яны сядуць за стол разам з мужам і будуць распавяданьці адно адному, як прамінуў дзень. Яна паглядзіць на кахранага чалавека — і на ягоным месцы пабачыць цену. Размова пойдзе пра розныя дробязі.

Кэтрын блукала па горадзе без анікай мэты: прайшла ажыўленую, але ветлую вуліцу, мінула дамы з цюлевымі фіранкамі на вокнах. Яе кахранак паміръца з жонкай. Крок за крокам ён будзе склейваць тое, што дало расколіну, бо раскалоцца — гэта ня ўшчэнт разьбіцца. У частых сварках няма нічога страшнага, ды нават у здрадах без кахраньня. На гэтым яны й пагодзяцца, і з часам усё стане на свае месцы — а што яшчэ трэба?.. Аднойчы жонка спытае пра яе, і ён адкажа, што тая, іншая, была адно заўвагай на палёх у гісторыі іх сям'і — вось і ўсё.

Кэтрын падышла да каналу, дзе ля вады стаялі лаўкі. Увечары яна зноў ня скажа праўды, яны зноў будуць размаўляць пра дробязі. Ні яна, ні ён не прызнаюцца ў сваім страху. Але жах нікуды ня зынік: яе грызе сумнеў. Фэр гэта адчувае і нясе ў сабе невыказнью пакуту. Кэтрын прайшла паўз лаўкі, паўз дзетак, што гулялі з нянькай. Па канале пралыла баржа, груженая бочкамі. На борце былі намаляваныя ружы.

Кэтрын здавалася, што навокал яе — пустэльня. Мабыць, віною таму — проста ейны настрой. Тут, дзе ўсё было чужым, яна адчувала адзіноту і нешта яшчэ, чаму цяжка знайсці найменыне. “Усё скончана!” — сказала яна сабе, нібыта шукаючы адказу на гэту лёгкую разгубленасць. І паглыбляючыся ў яе, Кэтрын пыталася ў сябе самой: “Адкуль гэта ўпэўненасць?” Логіка не дапаможа — гэта проста чуцьцё. Яна ішла далей і ні пра што ня думала.

І раптам Кэтрын бяз дай прычыны зразумела: яна больш ня ўстане сябе стрымліваць. Вядома, усе гэтыя дзевяць гадоў яна стрымлівала сябе! Не задавала пытаньняў, не патрабавала клятваў, што ён сказаў праўду. Не пыталася, як апраналася Шэрлан, які ў яе быў голас, твар і ці сапраўды яны толькі размаўлялі — і нічога больш. Не пыталася пра той дзень, калі ў метро стаялі цягнікі і нельга было злавіць таксі пад дажджом. Усе дзевяць гадоў яна маўчала: калі яны глядзелі адно на аднога, размаўлялі, каҳаліся, ішлі на шпацыр па выходных, ездзілі адпачываць за мяжу... Усе дзевяць гадоў яна каҳала яго аднога! Ня проста спачувала і суцшала — сапраўды каҳала. Ці ўсё такі ж салодкі смак здрады? Пра гэта яна таксама ніколі не пыталася. Кэтрын запынілася паглядзець яшчэ на адну баржу, дакладна ведаючы, што ўжо ніколі не спытаецца. Шэрлан Рычы знайшлі задушанай на канапе ў сваёй кватэры. Ці была яна з тых, хто заўсёды ў ролі ахвяры? І гэта схаванае пад покрывам маўчаньня.

Кэтрын пайшла назад тым жа шляхам. Ён нават ня зыдзівіцца. Фэр не

чакаў ад яе нічога большага. У зручны момант яна скажа, што ёй трэба сысьці ад яго. Ён зразумее. Ёй не давядзеца тлумачыць. Ніякага каханья тут ня хопіць. Ён зразумее і гэта...

*Пераклада з ангельскай
Вераніка Мазуркевіч.*

Трумэн Капотэ

Назаўжды

Паслухай, Уолтэр: калі цябе ніхто ня любіць, калі ўсе супраць цябе, ня думай, што гэта праста збег абставінаў. Ты сам вінаваты.

Так казала Анна. Нейкім съятлейшым куточкам душы ён разумеў: яна не хацела зрабіць яму крыўды (хто яшчэ яму сябар, калі ня Анна?). Але Уолтэр ненавідзеў яе за праўду, усім і кожнаму казаў, як ён не-навідзіць Анну і якая яна, гэтая жанчына, съцерва. Маўляў, не давярайце гэтай Аньне: яе шчырасыць – праста маска, каб схаваць злосыць. А якая Анна хлусьніца – ад яе ні слова праўды не пачуеш. Крый Божа, яна небяспечны чалавек. Натуральна, усё, што ён казаў, даходзіла да Анны. Таму калі Уолтэр патэлефанаваў ёй (яны зьбіраліся разам схадзіць на прэм’еру ў тэатр), то пачуў: “Выбачай, Уолтэр, але я не могу цябе больш трываць. Я ўсё цудоўна разумею, мне нават крыху цябе шкада. Злосыць стала тваёй другой натурай – ты ня надта вінаваты, што так выйшла. Але бачыць цябе я больш не жадаю – я не съятая”. Чаму? Што ён такога зрабіў? Ну, добра, пляткарый пра Анну, але ён жа гэта несур’ёзна. Да таго ж, як ён сам гаварыў Джымі Бэргману (большага двудушніка на съвеце не знайсыці), навошта тады мець сяброў, калі нельга іх бесстаронна абмяркоўваць?

Ён казаў, што ты казаў, што яны казалі, што мы казалі – раз за разам. Па коле, па коле, як пялесткі вентылятара – бясконца круцяцца пад столлю, няздолныя разагнаць цяжкое паветра, цікаюць, нібы гадзіннік, адлічаюць у цішы секунды. Уолтэр пасунуўся на халадзейшае месца ў ложку і заплюшчыў вочы – схаваўся ад маленькага цёмнага пакою. Сёння а сёмай вечару ён прыехаў у Нью Арлеан, праз паўгадзіны знайшоў безназоўны гатэльчык у нейкім завулку. Быў жнівень і, здавалася, у чырвоным начным небе палала вогнішча. Дзіўныя паўднёвыя краявіды, якія ён так уважліва разглядаў у цягніку, а цяпер узгадваў, каб ня думаць пра іншае, змушалі яшчэ мацней адчуць: ўсё, гэта быў канец шляху.

Уолтэр не разумеў, што робіць у задушлівым гатэльчыку ў богам забытым горадзе. Паспрабаваў адчыніць вакно — яно не паддавалася, а клікаць служку (якія дзіўныя вочы ў гэтага дзіцяці!) ён баяўся. Баяўся выйсці з гатэлю, бо што калі заблукаве? Варта хоць крыху зьбіцца з дарогі – і ўсё скончана. Уолтэр згаладаўся – зранку нічога ня еў. Ён адшукаў рэшткі арахісавага печыва, набытага ў Саратозе, запіў яго двумя глыткамі віскі з дна бутэлькі. Ежа не пайшла – яго званітавала ў съметніцу. Уолтэр зноў упаў на ложак і плакаў, плакаў пакуль падушка не прамокла ад сылёз. Потым ён праста ляжаў у съякотным пакоі і дрыжачы назіраў, як павольна круціцца вентылятар. Для яго не існавала ні пачатку, ні канца – толькі адное кола.

Вока, зямля, колцы на дрэвах – усё замкнёнае ў кола. А ў кожнага кола ёсьць цэнтр. Ды што Анна вярзе – “сам вінаваты”. Калі ў яго й

ёсьць заганы, дык прычына – воля лёсу: яго пабожная маці, бацька – страхавы агент у Хартфардзе – або старэйшая сястра Сесілія. Яна выйшла за чалавека, старэйшага за яе на сорак гадоў. “Я проста хацела вырвацца з дому”, — апраўдвалася Сесілія, і, праўду кажучы, Уолтэр яе разумеў.

Але з чаго пачаць думаць пра сабе, дзе ягоны цэнтр? Першае тэлефанаўанье? Не, гэта здарылася толькі трохі таму і азначала не пачатак, а канец. Тады можна пачаць з Ірвінга, бо з ім першым Уолтэр сутыкнуўся ў Нью-Ёрку.

Ірвінг, прыемны габрэйскі хлопчык, меў фенаменальныя здольнасці да шахматай – вось, напэўна, і ўсё. Шаўковыя валасы, ружовыя дзіцячыя шчокі – у свае дваццаты трох ён выглядаў на шаснаццаты. Сустрэліся яны ў нейкім бары. Уолтэру ў Нью-Ёрку вельмі самотна і тужліва. Ён востра адчуваў сваю адзіноту. Таму калі Ірвінг прыязна з ім павітаўся, Уолтэр вырашыў адказаць яму тым жа, бо хто ведае, як яно далей выйдзе. Ірвінга шмат з кім сябраваў, і ўсе ставіліся да яго з сімпатый. Неўзабаве Уолтэр стаў у гэтай кампаніі сваім.

Так ён пазнаёміўся з Маргарэт – нібыта кахранай Ірвінга. У яе былі крыху пукатыя вочы, на зубах заўжды наліпала памада, а апраналася яна як дзесяцігадовае дзіця. Вядома, Маргарэт далёка да прыгажуні, але яе бурлівая энергія вабіла Уолтэра. Ён не разумеў, навошта яна цягалася з Ірвінгам і аднойчы, гуляючы з ёй па Цэнтральным парку, Уолтэр так у яе і запытаўся:

– Ірвінг мілы, – адказала яна. – Ён так шчыра мяне кахае. Хто ведае, можа я й выйду за яго.

– Вось дурніца, – дадаў Уолтэр. – Ды які з Ірвінга муж? Ён табе за малодшага браціка. Ён усіхні малодшы брацікі.

Маргарэт хапіла глуздоў заўважыць, што Уолтэр мае рацыю. ,калі ён аднойчы прапанаваў ёй заняцца кахраннем, яна адказала: чаму б і не, яна ня супраць. Так яны сталі кахранкамі.

Урэшце пра іх сувязь даведаўся Ірвінг. Адбылася непрыемная сцэна – паводле іроніі лёсу ў тым бары, дзе яны і пазнаёміліся. У панядзелак Уолтэр і Маргарэт вярталіся з вечарыны ў гонар Курта Кунхардта (уладальніка кампаніі Кунхардт Эдвэртайзінг і боса Маргарэт) і вырашылі зайсьці туды выпіць па кілішку. У бары нікога не было, акрамя Ірвінга і купкі дзяўчат. Ірвінг сядзеў ля стойкі. Расчырвалены, з застылым по-зіркам, ён нагадваў маленькага хлопчыка, які гуляе “ў дарослага”, бо ён не даставаў нагамі да падлогі, і тыя па-лялечнаму съмешна матляліся ў паветры. Маргарэт убачыла яго і імгненнем захацела павярнуцца і выйсці, але Уолтэр стрымаў яе. Усё роўна Ірвінг іх ужо заўважыў: ня зводзячы з іх вачэй, ён адставаў свой віскі, павольна злез з зэдліка і неяк неахвотна, з удаванай самавітасцю, рушыў наперад.

– Ірвінг, любы, ..., – пралапатала Маргарэт і скамянела пад яго жахлівым позіркам.

У Ірвінга дрыжэла падбароддзе.

– Пайшла прэч, – працэдзіў ён: так дзеци праганяюць якое-небудзь насланынё. – Я цябе ненавіджу.

Потым, як у запаволенай здымцы, Ірвінг разъвярнуўся і, нібыта съціскаючы нож, ударыў Уолтэра ў грудзі. Атрымаўся слабы штуршок, і, калі Уолтэр у адказ толькі ўсыміхнуўся, Ірвінг прыціснуўся да музычнага апарату і закрычаў:

– Ну, мярзотнік, хадзі сюды, я цябе заб’ю! Богам клянуся, заб’ю! –
Маргарэт і Ірвінг праста выйшлі з бару.

Па дарозе дамоў Маргарэт ціха, стомлена заплакала.

– Ён ніколі больш ня будзе такім, як раней, – сказала яна скрэзъ сылёзы.

– Гэта ты пра што? – спытаўся Уолтар.

– Ты і сам разумееш, – прашаптала Маргарэт. – Цудоўна разумееш.
Мы з тобой навучылі яго ненавідзець. Здаецца, ён дасюль ня ведаў, што
такое нянавісьць.

Уолтар жыў у Нью-Ёрку ўжо чатыры месяцы. З ягоных ранейшых
пяцісot даляраў засталося пятнаццаць, і Маргарэт пазычыла яму гро-
шы, каб заплаціць за кватэру ў Брэваарце за студзень. Яна пацікаві-
лася, чаму гэта ён, маўляў, ня знайдзе сабе што-небудзь таньнейшае?
Ён адказаў, што зусім ня блага жыць у салідным квартале. А што ў яго
з працай? Калі ён нарэшце чым-небудзь зоймецца? Уолтар супакойваў
Маргарэт: так, натуральна, між іншым, ён ужо шмат пра гэта думаў.
Але ня будзе ж ён марнаваць час на ўсялякую драбязу, што трапляецца
пад руку: яму хацелася сапраўды вартай працы, месца, дзе можна
зрабіць кар’еру. У рэкламным бізнесе, напрыклад. Добра, адказала
Маргарэт, магчыма, яна здолее яму дапамагчы. Прынамсі, паразмаўляе
са сваім босам, спадаром Кунхардтам.

Так званая К.К.Э. (Курт Кунхардт Эдвэртайзінг) – агенцыя ня надта
вялікая, але самая лепшая ў сваёй сферы, адна з іх. Яе ў 1925 годзе зас-
наваў немец Курт Кунхардт, чалавек незвычайны, які справядліва меў
рэпутацыю дзівака. Хударлявы, выкшталцоны халасьцяк, Курт
Кунхардт жыў у густоўным чорным доме на Сатан Плэйс. У арыгіналь-
на абстаўленых пакоях былі, між іншага, трывалы Пікаса, шыкоўны
музычны аппарат, маскі з далёкіх паўднёвых астравоў. За лёкай ў Кун-
хардта служыў мажны юнак-датчанін. Час ад часу Кунхардт запрашаў
таго ці іншага падначаленага на вячэру – ён меў арганічную патрэбу
мяняць сваіх пратэжэ. Тым даводзілася нясоладка, бо Курт Кунхардт быў
чалавекам непрадоказальным і зъменьлівым. Магло атрымацца так, што
назаўтра пасля цудоўнага вечару са сваім дабрадзеем былы фаварыт
ужо гартаў газеты ў пошуку вакансіяў. На другі тыдзень сваёй працы
у К.К.Э. (яго ўзялі памочнікам Маргарэт) Уолтар атрымаў ад Кунхардта
паперу, якой бос запрашаў яго на ланч. Вядома, радасць ягоная ня мела
межаў.

– Сапаваць настрой? – спытала Маргарэт, папраўляючы яму галь-
штук і здымачы пушынкі з лацкану пінжака. – Не спадзявайся на цуд.
Усё вельмі праста: Кунхардт – цудоўны бос, калі трymацца ад яго на
адлегласці. У адваротным выпадку ты неўзабаве апынешся за брамаю.
Кропка.

Уолтар бачыў яе насірэзь, яго не правядзеш. Ён хацеў сказаць гэта
Маргарэт, але стрымаўся – яшчэ не прысьпей час. У бліжэйшай буду-
чыні ён яе пазбавіцца – і вельмі хутка. Працаваць на Маргарэт – зьня-
вага для Уолтэра. А зараз яна яшчэ й будзе ставіць палкі ў колы ягонай
кар’еры. Але ніхто, думаў Уолтар, гледзячы ў глыбокія блакітныя очы
Кунхардта, ніхто больш не наважыцца заступіць яму дарогу.

– Ты ідыйёт, – казала яму Маргарэт. – Колькіх ужо К.К. да сябе на-
бліжаў – і ўсё гэта нічога ня значыла. Раней ён сябраваў з тэлефаністам
– яму патрэбны чалавек на ролю дурня. Павер мне на слова, Уолтар, –
кароткіх шляхоў угару няма. Важна толькі тое, як ты робіш сваю працу.

– У цябе ёсьць да мяне нараканьні? Я выконваю ўсё, што ад мяне патрабуюць.

– Гэта як паглядзець...

Неяк у суботу яны дамовіліся сустрэцца ў парку, каб паехаць да яго бацькоў у Хартфард. Дзеля такой нагоды Маргарэт набыла новую сукенку, каплялюшык і туфлі. Але Уолтэр не прыйшоў. Ён выбраў іншую паездку – з містэрам Кунхардтам на Лонг Айленд. Там, на першым выхадзе ў съвет Розы Купер, Уолтэр выявіўся самым галантным з трохсотняў гасьцей. Роза (народжаная Куперман) – чарнявае, пульхлае і мілае дзіцё з ненатуральным брытанскім акцэнтам (вынік чатырох гадоў выхаваньня ў міс Джусет) была дачкой малочнага магната – заснавальніка Купэр Дэйры Продактс. Потым яна пісала сваёй сяброўцы Анне Стымсан пра Уолтэра (Анна пасъля паказала яму ліст): “Пазнаёмілася з дзвіосным мужчынам. Танчыла з ім шэсьць разоў – ён танчыць як бог. Працуе на высокай пасадзе ў рэкламнай кампаніі – і неверагодна, неапісальна прыгожы. Запрасіў мяне на спатканьне – на вячэрну і ў тэатр.”

Маргарэт і Уолтэр ня згадвалі пра тое, што здарылася. Нібыта нічога й не было, толькі цяпер яны не заўважалі адзін аднаго і размаўлялі выключна пра службовыя справы. Аднойчы ў другой палове дня (Уолтэр ведаў, што Маргарэт ня будзе дома) ён адчыніў яе пакой сваім ключом. У Маргарэт засталіся яго адзеньне, кнігі, люлька. Зьбіраючы рэчы, ён неспадзявана заўважыў сваю фотакартку, запэцканую памадай. Уолтэр глядзеў на яе і нібыта на хвіліну забыўся. Яшчэ ён знайшоў флакончык Л'Ор Блё – адзіны яго падарунак Маргарэт – так і не крануты.

Уолтэр сеў на ложак з цыгарэтай у руках і ласкова правёў далоньню па халоднай падушцы. Ён узгадваў, як тут ляжала яе галава, і як яны кожную нядзелью чыталі ўсlyх коміксы – Барні Гугла, Дзіка Трэйсі або Джо Палуку.

Уолтэр зірнуў на маленյкую зялёную скрыню радыё. Яны заўсёды кахаліся пад музыку – любую: джаз, сімфанічную, харавую. Музыка была для іх знакам: калі ў Маргарэт прачыналася жаданьне, яна пыталася: “Любы, можа, паслушаем музыку?” Так ці іначай, усё скончанае, і трэба памятаць, што ён ненавідзіць. Уолтэру зноў трапіўся на вочы флакончык з парфумай – і ён паклаў яго ў кішэню. Будзе падарунак Розе.

Назаўтра ў офісе, калі Уолтэр падышоў да тэрмасу з халоднай вадой, там стаяла Маргарэт. Яна механічна ўсьміхнулася яму і сказала: “Ня ведала, што ты злодзеі.” Упершыню іх варажнеча выявілася адкрыта. Нечакана Уолтэр зразумеў, што на працы ў яго не было аніводнага сябра. Кунхардт? На яго нельга разылічваць. А ўсе астатнія: Джэксан, Эйнштайн, Фішэр, Портэр, Кэйнхарт, Рытэр, Віла, Бэрд – яго не любілі. Вядома, у іх хапала разуму хаваць свае эмоцыі – пакуль К.К. не астыне да Уолтэра.

Што ж, нелюбоў хоць штосьці стабільнае і надзейнае. Уолтэр ня мог трываць аднаго: няпэўных адносінай. Можа, таму, што сам ня мог разбирацца ў сваіх пачуцьцях, ніколі ня вядаў дакладна, падабаецца яму чалавек або не. Ён адчуваў патрэбу ў любові, але сам быў на яе ня здольны. Як і на шчырасць. Праўды ў яго словах – ня больш за палову. Разам з тым Уолтэр не дараваў людзям тых жа самых заганаў: ён ведаў, што калі-небудзь яго абавязкова напаткае здрада. Уолтэр панічна баяўся людзей. Неяк у старэйшых класах школы ён схітраваў – надрукаваў у школьнім часопісе чужы верш пад сваім іменем. Дасюль памятае апошні радок: “І ўсе ўчынкі нашыя ад страху.” Ён ня ведаў большай несправядлівасці, чым калі настаўнік выкрыў яго падман.

На пачатку лета Уолтэр амаль усе выходныя праводзіў у доме Розы Купэр на Лонг Айлэндзе. Яго раздражняла, што там звычайна ашываліся студэнты з Ейлю і Прынстану. Дома, у Хартфардзе, Уолтар ім зайздросціў чорнай зайдрасцю, а тая не ўспрымалі яго як роўнага. Што да Розы, дык яна праста мілашка – так лічылі ўсе, нават Уолтэр.

Але міленькія дзяўчаткі звычайна й легкадумныя – у Розы да Уолтэра не было сур'ёзнага пачуцця. Але яго гэта асабліва не хвалявала. У Розы ён завёў шмат карысных знаёмстваў. Тэйлар Овінгтан, Джойс Рэндалльф (узыходзячая кіазорка), І. Л. Маківай – усяго каля тузіну прозывішчаў, што ўпрыгожвалі сабой яго адрасную книгу. Аднойчы ўвечары ён з Аннай Стымсан пайшоў паглядзець фільм, дзе зінялася Рэндалльф. Не пасьпелі яны ўладкавацца ў крэслах, як усе бліжэйшыя шэрагі ведалі, што Рэндалльф – яго блізкая сяброўка, а яшчэ яна зашмат п'е, распусынічае і ў жыцці далёка не такая прыгожая, як на экране. Анна назвала яго дзяўчынкай-балбатункай. “Мужчына ты толькі ў адным,” – дадала яна.

Анну Стымсан ён сустрэў у Розы. Рэдактарка часопісу модаў, яна была высокая (амаль 180 сантыметраў), апраналася ў чорныя касыцомы і хадзіла з кіёчкам, з маноклем, увесь час пазвоńвала цяжкім ўпрыгожваньнямі з мексіканскага срэбра. Яна двойчы выходзіла замуж, адным разам за зорку вэстэрнаў Бака Сtronга. У Анны быў чатырнаццацігадовы сын. Яна аддала яго ў, так бы мовіць, “папраўчую акадэмію”.

– Ён цяжкі падлетак, – казала Анна. – Любіў пастраліць у вакно з дробнакалібернай вінтоўкі, мог запусьціць чым-небудзь цяжкім у чала-века, краў у супермаркеце. Рэдкасны мярзотнік, зусім як ты.

Нягледзячы ні на што, Анна добра да яго ставілася. У хвіліны больш-менш съветлага настрою яна спагадліва слухала, як Уолтэр жаліўся на свае праblemsы і тлумачыў, чаму ён такім стаў. Усё жыццё ёго падманвалі. Уолтэр прыпісваў Анне ўсе съмяротныя грахі, апроч дурноты, і не без задавальненія спавядалася ёй у сваіх грахах, бо што б ён ні гаварыў, Анна ніколі ня мела маральнага права яго асуджаць.

Уолтэр мог прызнацца: “Я агаварыў Маргарэт перад Кунхардтам. Напэўна, гэта съвінства, але яна на маім месцы зрабіла б тое ж самае. Між іншым, я не хачу, каб ён яе звольніў – можа, толькі перавёў бы ў Чыкагскае аддзяленыне.”

Або яшчэ такі выпадак: “Я зайшоў у кнігарню, побач стаяў мужчына, і ў нас завязалася размова. Чалавек сярэдніх гадоў, даволі прыемны, вельмі разумны. Я з крамы – ён за мной, крыху наводдаль.

Я пераходжу вуліцу – і ён таксама, я хутчэй – і ён паскарае хаду. Так мы прайшли кварталаў шэсцьць ці сем. Калі ж я нарэшце зразумеў у чым рэч, мне стала цікава, захацелася з яго пазыдзеквацца. Я спыніўся на рагу вуліцы, паклікаў таксі, а пасля павярнуўся і абдарыў небараку працяглым поглядам. Як ён да мяне рынуўся, як зіхацеў ад шчасця! А я ўскочыў у таксі, ляснуў дзівярыма, высунуўся ў вакно й зарагатаў. У яго на твары застыў такі выраз – глядзець невыносна – як у Хрыста. Не магу забыцца. Скажы мне, Анна, навошта я так? Я нібыта помсыціў усім тым, хто крыйдзіў мяне раней, але тут ёсьць яшчэ нешта.” Ён выгаворваўся Анне, ішоў дамоў, засынаў і бачыў съветлыя сны.

Цяпер яго займала праblemsа каханыя – збольшага таму, што не лічыў яе за праblemу. Тым ня менш, Уолтэр усъядоміў, што ніхто яго не кахаў – і гэтая думка ўпартым малаточкам стукала ў скронях. Але, ён усім абыякавы. Хіба апроч Анны. Ці кахала яна яго? “

– Ну вось, – сказала яна. – Калі б ўсё насамрэч было такім, як здаецца!

Сёння апалонік – а заўтра жаба-рапуха. Здаецца, золата – а апранеш на палец – застаецца зялёны сълед. Мой другі муж – здаваўся сапраўдным мужчынам, а апынуўся яшчэ адным плюгайцам. Паглядзі навокал: у гэтым коміне немагчыма паліць фіміям, а люстэркі – яны ствараюць ілюзію, прасторы ілгуць. Уолтэр, усё навокал – падман. Калядныя елкі – з пластмасы, а сънег – з нафталіну. Унутры чалавека лунае нейкая Душа, і калі мы памрэм, дык ўсё роўна ня будзем мёртвия, а калі мы жывыя, дык не жывем. І ты хочаш, каб я сказала, ці кахаю цябе? Ня будзь дурнем, Уолтэр, мы нават не сябры..."

Паслухай – гукі вентылятара: ён нешта нашэптвае ў сваім няспынным колазвароце: ён казаў, што ты казаў, што яны казалі, што мы казалі – па коле, то марудней, то хутчэй. Стары зламаны вентылятар ломіць цішынню. Пад ягоны гуд павяртаецца назад час. Трэцяга жніўня, жніўня, жніўня!

Трэцяга жніўня, у пятніцу, вось яно – яго імя было ў калонцы Уінчэла: "Акула рэкламнага бізнесу Уолтэр Рэнні і Роза Купер, спадчынніца малочнай імперыі Купэр Дэйры Продактс, рапаць сваім блізкім сябрам набываць рыс." Уолтэр сам падкінуў гэтую навіну сябру сябра Уінчэла. За сьняданкам у рэстарацыі Уілэна, Уолтэр паказаў газету юнаку-бармэну: "Глядзі – гэта я." Хлопец паглядзеў на яго такімі вачымі, што ў Уолтэра на душы ўсё засыпавала.

Тae раніцы ён спазніўся ў офіс, і, калі ішоў праз шэрагі сталоў, зьдзіўлены, прыглушаны гоман друкавальніцаў радасна казытаў ягоны слых. Тым ня менш, яму ніхто нічога не казаў. Уолтэр палайдачыў гадзінку ў самым узънёслым настроі, а калі адзінаццатай спусциўся ў кавярню ўзяць кавы. Там былі троє яго супрацоўнікаў: Джэксан, Рытэр і Бэрд. Калі ўвайшоў Уолтэр, Джэксан падштурхнуў Бэрда, а Бэрд – Рытэра. Усе яны разам павярнуліся да Уолтэра: "Ну, што скажаш, акула?" – спытаў ружовашчокі і заўчасна аблысельніцца Джэксан. Двое астатніх зарагаталі. Уолтэр зрабіў выгляд, нібы не пачуў і хуценька заняў тэлефонную будку. "Свініні", – прагырчэў ён і прыкінуўся, што тэлефануе. І толькі дачакаўшы, нарэшце, покуль яны сышлі, ён сапраўды набраў нумар:

– Роза, я цябе не пабудзіў?

– Не.

– Слухай, ты ўжо праглядала Уінчэла?

– Так.

Уолтэр засмыяўся: "І адкуль ён узяў гэткую лухту?"

Маўчанье.

– Што здарылася? Ты неяк дзіўна гаворыши.

– Сур'ёзна?

– Ты што, раззлавалася?

– Расчаравалася – толькі і ўсяго.

– У чым?

Маўчанье. Паслья паўзы:

– Гэта нікчэмства, Уолтэр. Проста нікчэмства.

– Ты пра што кажаш?

– Бывай, Уолтэр.

Выходзячы з кавярні, ён заплаціў за нявыпітую каву. У будынку была цыбульня. Уолтэр сказаў, каб яго пагалілі, не – паstryглі, не – зрабілі манікюр. Ён глядзеў на сябе ў люстэрка, твар быў ці не бялейшы за лязо

цырульніка, і нечакана для сябе зразумеў, што ня ведае, чаго хоча. Роза мела рацыю, ён – нікчэмнасьць. Уолтэр зайсёды ахвотна прызнаваў свае заганы – тады яны як быццам зынікалі. Ён зноў падняўся ў офіс, сей за свой стол і адчуў унутры яго нейкую рану. У гэты момант яму вельмі хацелася верыць у Бога. Па карнізе за вакном паважна крохчыў голуб. Некаторы час Уолтэр назіраў, як пераліваецца пад сонцем яго пер'е, як павольна ён ступае з нагі на нагу – і раптам, ня думаючы, што ён робіць, Уолтэр штурнуў у вакно шкляное прэс-пап'е. Голуб спакойна перабраўся вышэй, а прэс-пап'е гіганцкай кропляй дажджу паляцела ўніз. У Уолтэра прамільгнула думка – можа, ён каго-небудзь заб'е – ён прыслушайся, ці не пачуеца аддалены крык, але нічога ня здарылася. Толькі стракатанье друкарак і стук у дзъверы: “Гэй, Рэні, цябе хоча бачыць К.К.”

– Выбачай, – сказаў Кунхардт, машынальна малюючы нешта залатой асадкай. – Я напішу табе рэкамендацыю, Уолтэр. Як толькі спатрэбіцца.

І вось Уолтэр сам-насам са сваімі ворагамі ляціць у прадоныне ліфту. Яны заціснулі яго – не прадыхнуць, і сярод іх Маргарэт, з блакітнай стужкай у валасах. Яна зірнула на Уолтэра, і на яе твары, ня бліклым і не-пранікальным, як у іншых, чыталася спачуванье. Але Маргарэт глядзела і на Уолтэра – і, разам з тым, праз яго.

Усё ішло так, як ён і хацеў – нельга даць сабе думаць іначай. І ў той жа час пад пахай ён трymаўдоказ адваротнага: пяньковы канверт з яго асабістымі рэчамі, сабранымі са стала ў офісе. Калі на першым паверсе дзъверы ліфта расчыніліся, Уолтэр ведаў, што яму рабіць: ён мусіць патутарыць з Маргарэт, папрасіць у яе прабачэння, маліць пра дапамогу, але яе падхапіла агульная плынь, і яна гублялася паміж ворагаў. Я какаю цябе, – казаў ён і бег за Маргарэт да выхаду; я какаю цябе, гаварыў Уолтэр, а з вуснаў не зъяўлялася ані гуку.

– Маргарэт! Маргарэт!

Яна павярнулася. Блакітная стужка была пад колер яе вачэй: іх позірк памякчэў. Маргарэт глядзела на яго з сімпатыяй ці са спачуваньнем.

– Маргарэт, – сказаў ён. – Я падумаў, можа, зайдзем куды-небудзь? Хоць бы да Бэні. Памятаеш, як мы любілі хадзіць у яго рэстарацыю?”

Яна адмоўна хітнула галавой.

– У мяне спатканыне, я спазыняюся.

– А-а-а...

– Так, я, я спазыняюся, – паўтарыла Маргарэт і пабегла. Уолтэр глядзеў, як яна ляцела па вуліцы, і стужка ў яе валасах блішчэла ў апошніх промнях сонца. Ён толькі правёў яе вачамі.

Ён даўно не праветрываў і не прыбіраў сваё жытло – аднапакаёўку ў дому бяз ліфту ля Грэферсі парк, але Уолтэр наліў сабе выпіць і падумай: хай яно ўсё коціца да д'ябла, і расцягнуўся на ложку. Навошта ўсё гэта? Што ні рабі, колькі ні высільвайся – у выніку ўсё роўна атрымаеш нуль. Усялякі дзень ва ўсялякім месцы ўсе падманваюць, і хто вінаваты? Дзіўна, але цяпер, калі ён ляжаў і прысёрбаў віскі ў шэрваватым прыщемку свайго пакою, у яго на душы было так лёгка, – упершыню за немавед колькі часу. Штосьці падобнае ён адчуваў, як заваліў у школе іспыт па алгебры – палёгка, подых свободы, бо параза – гэта нейкая пэўнасьць, трываласяць, а трываласяць заўсёды супакойвае. Ён кіне Нью-Ёрк, крыху павандруе. У яго заставалася некалькі сотняў даляраў – хопіць, каб дашыгнуць да восені.

Уолтэр узяўся разважаць, куды б яму паехаць і адразу ўбачыў – выразна, нібы ў кіно – шаўковыя каплялюшыкі, бледна-жоўтыя й вішнёвыя. Невысокія, з разумнымі тварамі мужчыны, апранутыя ў тонкія палатняныя кашулі ў гарохі. Уолтэр заплюшчыў вочы і раптам стаў пяцігадовым

малым – якую асалоду прынослі ўспаміны пра дзіцячую радасьць, пра хот-догі, пра вялікі бацькаў бінокль. Саратога? Святло згасала, на твар падаў ценъ. Уолтэр запаліў лямпу, наліў яшчэ кілішак, уключыў румбу на фанографе і пачаў танчыць. Туфлі шоргалі падэшвамі па дыване. Уолтэру часта здавалася, што падвучыся ён крыху – мог бы танчыць професійна.

Як толькі съціхла музыка, зазьвінеў тэлефон. Уолтэр разгубіўся – так і застыў на адным месцы, быццам баяўся зъняць слухаўку. Святло лямпы, мэблі – усё ў пакой раптам замерла. У нейкое імгненьне Уолтэру падалося, што тэлефон нарэшце супакоіўся, аднак усё паўтарылася наноў: яшчэ гучней, яшчэ настойлівей. Уолтэр зачапіўся за зэдлік, зъняў слухаўку, яна высыльзнула, але Уолтэр падхапіў яе: “Алё?”

Тэлефанавалі па міжгорадзе: з маленъкага гарадку ў Пенсільваніі, назуву якога ён не расчуў. Спачатку – трэск у апараце, а потым данёсся адрывісты, незнаёмы голас, незразумела, мужчынскі ці жаночы:

– Дабрыдзень, Уолтэр.

– Хто гэта?

Замест адказу Уолтэр пачаў рытмічнае глыбоке дыханье. Сувязь была проста выдатная – незнаёмец нібы стаяў у яго за сыпнай і гаварыў яму на вуха.

– Я не люблю жартаваць. Хто гэта?

– Ты ведаеш мяне, Уолтар. Мы даўно знаёмыя.

Шчаўчок – і ўсё.

Цягнік прыйшоў у Саратогу ноччу ў дождж. Уолтэр амаль усю дарогу праспаў. Ён узмакрэў у задушлівым вагоне. Яму суніўся стары замак, дзе жылі толькі старыя індыкі. У наступным сыне яму зъявіліся бацька, Курт Кунхардт, нехта бяз твару, Маргарэт і Роза, Анна Стымсан і тоўстая дзівачка з дыяментавымі вачыма. Ён стаяў на доўгай, пустой вуліцы. Да яго набліжалася працэсія марудных, падобных на катафалкі машынай. Іншых прыкметаў жыцця ў горадзе не было. І ўсё ж Уолтэр ведаў, што з кожнага вакна нябачныя вочы прагна глядзелі на яго галізну. Ён апантана замахаў першаму лімузіну. Машына спынілася ля яго, і Уолтэр убачыў свайго бацьку: той гасцінна адчыніў яму дзвіверцы. Ён закрычаў: “Тата!” – і кінуўся да лімузіна, але дзвіверцы нечакана зачыніліся. Моцным ударом Уолтэру раструшчыла пальцы, а бацька высунуўся ў акно і, надрываючыся ад съмеху, штурнью вянок з ружаў. У другой машыні была Маргарэт, у трэцій – жанчына з дыяментавымі вачыма (а ці ня міс Кейсі гэта, старая настаўніца алгебры?), у чацвёртый – містэр Кунхардт і яго новы пратэжэ – істота бяз твару. Кожны дзвіркі адчыніліся й зачыніліся — усе рагаталі і кідалі ружы. Працэсія павольна рушыла далей. А Уолтэр заходзіўся крыкам, патанаў у акіяне ружаў, шыбы ранілі яго цела, і раптам залева раструшчыла бутоны і вымыла з іх на лісьце бледную кроў.

Па пільнym усхваляваным поглядзе жанчыны, якая сядзела насупраць, Уолтэр зразумеў, што крычаў у сыне. Ён сарамяжліва пасьміхнуўся, і жанчына, як яму падалося, зъянтэжана адвяла вочы. Яна калека – на левай назе ў яе аграмадны чаравік. На вакзале ў Саратозе ён дапамог суседцы па купе данесці багаж. Яны ўзялі таксі на дваіх, але ўсю дарогу маўчалі – кожны сядзеў ля свайго вакна, глядзеў на дождж і праз яго – на размытыя агні гораду. Некалькі гадзінаў таму ў Нью-Ёрку ён зъняў з рахунку ўсе грошы, зачыніў кватэру і нікога не папярэдзіў, куды едзе. Больш за тое, тут яго ня ведала аніводная душа – і гэта было прыемна ўсьведамляць.

Адміністратор гатэлю сказаў, што месцаў няма, бо шмат народу прыехалі на скачкі, і, да таго ж, у горадзе праходзіць канферэнцыя медыкаў. Ён, на жаль, ня ведае, дзе яшчэ можна пераначаваць. Магчыма, заўтра што-небудзь вызваліцца.

Таму Уолтэр і пайшоў у бар. Спаць усё адно няма дзе, дык можна напіцца. У бары, вельмі вялікім, съпякотным і шумным месцы, ішло фантастычнае летнє шоў: дамы ў пяццовых баа, маленкія жакеі і бледныя мужчыны з гучнымі галасамі, танна і безгустоўна апранутыя. Пасьля некалькіх келіхаў шум даносіўся як здалёк. Уолтэр азірнуўся і ўбачыў сваю спадарожніцу. Яна ў адзіноце наструнена сядзела за столікам і піла мятны лікёр. Яны ўсьміхнуліся адно аднаму. Уолтэр падышоў да яе.

– Мы з вамі недзе сустракаліся, – сказала яна, калі Уолтэр падсеў да яе. – Вы, пэўна, прыехалі на скачкі?

– Не, – каротка адказаў ён. – Проста адпачыць. А вы?

Яна падціснула вусны. Вы, мабыць, ужо заўважылі – у мяне зняве-чаная нага. Ну, не рабіце выгляд, што зьдзівіліся – усе бачаць.

– Мой доктар будзе выступаць на гэтай канферэнцыі, казаць пра мой выпадак – ён нейкі ўнікальны. Божа, як я баюся. Мне прыйдзеца паказаць сваю нагу.

Уолтэр сказаў, што яму яе вельмі шкада. Яна адказала:

– Усё ў парадку. Для мяне паездка – невялікія вакацыі.

– Я шэсць год не выязджала са свайго гораду. Апошнім разам я пра-вляла тыдзень у Бэар Маўнтэн Ін.

У яе былі чырвоныя, прыщаватыя шчокі. Блізка пасаджаныя вочы ліловага колеру глядзелі вельмі ўважліва, здавалася, зусім не міргалі. На безыменным пальцы блішчэй залаты пярсыёнак – съмешна, гэтым ніко-га не падманеш.

– Я працую прыслугай, – адказала яна на пытаньне Уолтэра. – У гэтым няма нічога дрэннага – годны способ зарабляць грошы. Ды й мне падабаецца. У маіх гаспадароў расыце цудоўны хлопчык Роні. Я клапа-чуся пра яго лепш за родную маці – і ён мяне любіць больш за яе – ён сам казаў. А тая, яна рэдка бывае цвярозай.

Слухаць гэта было цяжка, але Уолтэра раптам ахапіў страх застаща сам-насам з сабой, і ён сядзеў, піў і размаўляў з ёй, як некалі з Аннай Стымсан. Адным разам ёй нават давялося цыкнуць на Уолтэра – ён амаль крычаў, і людзі навокал пачалі на іх азірацца. Уолтэр адказаў, што яму ўсё роўна – хай ідуць да д'ябла. Яго мозг быццам зрабіўся шкляны, а выпіты віскі ператварыўся ў малаток. Ён адчуваў, як аскепкі круцяцца ў яго галаве, і карцінка расплываецца, скажаючыя вобразы. Калека, на-прыклад, здавалася не адной, а некалькім асобамі: Ірвінгам, маці Уолтэ-ра, чалавекам па прозывішчы Банапарт, Маргарэт і іншымі людзьмі. Усё больш і больш Уолтэр упэўніваўся: жыцьцёвы досьвед – гэта кола, ні на што ў жыцьці нельга забыцца.

Бар зачыняўся. Яны падзялілі раптам, чакалі рэшты і маўчалі. Позірк яе ліловых немірготкіх вачэй не выдаваў ніякіх эмоцыяў, але ён адчуваў, што жанчына хавала ледзьве ўлоўнае хваляванье. Прыйшоў афіцыянт, яны ўзялі рэшту, і яна прапанавала: “Калі хочаце, можаце падняцца да мяне”. Яе твар пайшоў чырвонымі плямамі. “Вы казалі, вам няма дзе спыніцца.” Уолтэр узяў яе руку ў сваю. Жанчына адказала яму кра-нальнай сарамлівай усьмешкай.

Яна выйшла з купальні ў адным толькі лёгкім халаціку цялеснага колеру і прынесла з сабой моцны пах таннай парфумы. На зняве-чанай назе чарнёу вялізны чаравік. И Уолтэр зразумеў, што ня здолее. Ён ніколі яшчэ так не шкадаваў сябе – гэтага яму не даруе нават Анна Стымсан.

– Не глядзі, – сказала яна дрыготкім голасам. – Я саромеюся – нікому не паказваю сваю нагу.

Ён адварнуўся да вакна. Там пад дажджком шапацела густое лісьце вязаў, і мігцелі белыя сполахі бліскавіцаў.

– Усё, – сказала яна.

Уолтэр не паварухнуўся.

— Усё, — нярвова паўтарыла яна. — Патушыць съятло? Можа, табе зручней у цемры?

Уолтэр падышоў да краю ложку і нахіліўся, каб пацалаваць яе ў шчаку.

— Ты вельмі міная, але ...

Яго перарваў тэлефон. Жанчына зньамела паглядзела на Уолтара.

Божа, — прамовіла яна і прыкрыла рот далоньню, — гэта міжгорад! Нешта здарылася з Роні! Ён захварэў, ці — алё? — Каго? Рэні? — Не-не. Вы не туды...

— Гэта мяне, — сказаў Уолтар, беручы слухаўку. — Уолтэр Рэні слухае.

— Дабрыдзень, Уолтэр.

Манатонны, далёкі, незразумела, жаночы ці мужчынскі голас працяў яго наскроў. Перад вачыміма ўсё паплыло, над вуснамі зъявіліся кропелькі поту.

— Хто гэта? — спытаў Уолтэр настолькі запаволена, што слова не вязаліся адно з адным.

— Ты ведаеш мяне, Уолтэр. Даўно ведаеш.

І маўчаныне — на тым канцы паклалі слухаўку.

— Цікава, адкуль яны ведалі, што ты ў мяне? — спытала жанчына. — Няўжо благая навіны? У цябе такі выгляд, нібыта...

Уолтэр прыпаў да яе, прытуліўся і прыціснуўся мокрай шчакой да ейнай мокрай шчакі.

— Абдымі мяне, — прасіў ён, разумеючы, што можа яшчэ плакаць. — Абдымі, калі ласка.

— Бедны хлопчык, — гаварыла яна, гладзячы яго па сыпіне. — Мой бедны хлопчык, мы з табой такія адзінокія ў гэтым съвеце, так?

Неўзабаве Уолтэр заснуй у яе абдоймах.

З таго часу ён больш ня спаў. Ня мог заснучь і цяпер. Не дапамагло нават лянотнае гудзеніне вентылятару. У ім Уолтэру чуўся грукат колаў: ад Саратогі да Нью-Ёрку, з Нью-Ёрку у Нью-Арлеан.

У яго не было падставаў ехаць менавіта ў Нью-Арлеан, толькі што гэта зусім чужы, далёкі горад. Кручацца чатыры пялесткі вентылятару, колы і галасы, зноў і зноў. І раптам ён зразумеў, што гэтае заганнае кола ніколі, ніколі ня спыніцца.

Па съёкавых трубах лілася вада, над галавой чуліся крокі, у холе зывінелі ключы, аднекуль зьнізу далітаў голас дыктара, за дзывярыма малое дзяўчо пыталася: чаму? Чаму? ЧАМУ? І ўсё ж у пакоі панавала цішыня. У съятле, якое тачылася праз аконную фрамугу, яго ногі здаваліся ампутаванымі скамянеласцямі. Бліскучыя пазногі — дзесяць маленъкіх лястэркаў з зеленаватым адлівам. Уолтэр сеў на ложку, выцер рушніком пот. Больш за ўсё яго цяпер палохала спёка, бо праз яе ён востра адчуваў сваю бездапаможнасць. Уолтэр адкінуў рушнік, той упаў на абажур і разгайдаў яго. У гэты момант зазвініў тэлефон. Ён ззвініў і ззвініў. Настолькі гучна, што Уолтэр не сумняваўся: чуе ўвесь гатэль. Хутка ў дзіверы яго пакою будзе ламіца пройма народу. Таму ён зарыўся тварам у падушку, заткнуў вушы і сказаў сабе: ні пра што ня думай, ні пра што, апроч ветру.

*Пераклаў з ангельскай
Алесь Мартынаў.*